

Пространственные области, на которые указывается при помощи *da* и *dort*, могут проявлять одинаковую дистанцию к точке отсчета. Но *dort* в оппозиции к *da* может служить для указания ориентации на более удаленную область пространства.

Сравнивая переводы на русский язык дейктических выражений *da*, *dort*, *hier* в словарях, мы наталкиваемся на широкий спектр их значений. Так, например, дейктическое слово *hier* переводится как *здесь, тут; da — как вон, вот; dort — там*. Как видно из данных словарных соответствий, уже в случае с дейктическим словом *da* возникает проблема. *Da* переводится на русский язык и при помощи дейктического выражения *вот*, которое указывает на область, близкую к говорящему, и дейктического выражения *вон*, указывающего на область, удаленную от говорящего. Краткий взгляд на употребление этих дейктических средств показывает, с какой проблемой сталкиваются русские и немецкие преподаватели немецкого языка. Основная проблема, касающаяся употребления дейктических выражений, заключается в их многозначности, поэтому без привлечения контекста нельзя определить их семантику. Это приводит к трудностям при обучении на уроках немецкого языка, особенно на начальных этапах. Студенты, как правило, начинают изучать второй иностранный язык с первого или второго курса, когда они еще не в полной мере или очень плохо владеют навыками перевода. Многие из них дают дословный перевод дейктических выражений, что зачастую приводит к искажению смысла.

С.Ул. Агароднікаў
БДЭУ (Мінск)

ЛЕКСІКА-ГРАМАТИЧНЫЯ АДМЕТНАСЦІ НАВУКОВАГА СТЫЛЮ

Галоўная асаблівасць навуковага стылю — дакладнае і адназначнае выражэнне думак. Задачы зносян у сферы навукі, яе прадмет, зміст тоўнасць мовы патрабуюць перадачы агульных паняццяў. Гэтаму служаць абстрактная лексіка, спецыяльная лексіка і тэрміналогія.

Тэрміналогія ўвасабляе дакладнасць навуковай мовы. Тэрмін — гэта слова ці словазлучэнне, якое дакладна абавязкованае паняцце спецыяльнай вобласці ведаў або дзеянасці (маркетынг, ф'ючэрс, праграмныя сродкі і інш.). Тэрмін уваходзіць у мову і дзеянічае ў межах канкрэтнай тэрміналагічнай сістэмы (тарміналогіі).

Да спецыфічных асаблівасцей тэрміна належакць: сістэмнасць, наўясць дэфиніцыі (вызначэння), адназначнасць, стылістычная нейтральнасць, адсутнасць экспрэсіі. Адно з патрабаванняў да тэрміна — яго сучаснасць, устарэлыя тэрміны замяняюцца новымі тэрмінамі. Тэрмін можа быць інтэрнацыональным або блізкім да тэрмінаў, якія створа-

ны і ўжываюцца ў іншых мовах (камунікацыя, гіпотэза, бізнес, тэхналогія і інш.). Таксама ў тэрмін уваходзяць інтэрнацыянальныя словаўтваральныя элементы: анты-, біо-, мікра-, экстра-, міні- і інш.

Тэрміналогія падзяляеца на тры группы: агульнанавуковую (аналіз, тэзіс, праблема, працэс і інш.), міжнародную (экономіка, кошт, рабочая сіла і інш.), вузкаспецыяльную (толькі для пэўнай вобласці ведаў). Тэрміналогія забяспечвае інфармацыйнае ўзаемаразуменне на нацыянальных і міжнацыянальных узроўнях, сумяшчальнасць заканадаўчых і нарматывных дакументаў.

У сваёй аснове навуковая мова — гэта пісьмовая мова, звязаная нормамі. Абстрактныя характеристики навуковай мовы падкрэсліваюцца ўключэннем вялікай колькасці паняццяў, выкарыстаннем спецыяльных лексічных адзінак (звычайна, заўсёды), пасіўных канструкцый (металы лёгка рэжуцца). Шырокое прымяне знаходзяць абстрактныя назоўнікі (хуткасць, час). Выкарыстоўваюцца канструкцыі, што падкрэсліваюць сувадносіны паміж часткамі выказвання: уводныя слова (напрэдзе, такім чынам), вялікая колькасць прыназоўнікаў, што выражаютуць розныя адносіны і дзеянні (дзеякуючы, у сувязі і інш.).

Лексічны склад навуковага стылю характарызуецца аднароднасцю, адсутнічае лексіка з гутаркова-прастамоўнай афарбоўкай, эмансіянальна-экспрэсіўная. Многа слоў жаночага рода і ніякага рода: якасць, уласцівасць, развіццё. Шмат абстрактнай лексікі — сістэма, перыяд, выпадак. Тэксты навуковага стылю выкарыстоўваюць складана-наскарочаныя слова, абrevіятуры: ПС (праграмныя сродкі), ЖСЦ (жыццёвы цыкл); змяічаюць не толькі моўную інфармацыю, але і графічную, формулы, сімвалы.

У сінтаксісе выкарыстоўваюцца складаныя сказы з дзеепрыметнікамі, дзеепрыслоўнымі і дзеепрыметнымі зваротамі, часовай сувяззю (у сувязі з нечым), простыя сказы тыпу «што ёсьць што» (гадарод ёсьць газ), безасабовыя сказы. Выкарыстоўваюцца ў асноўным апавядальныя сказы, пытальныя — з мэтай прыцягнучы увагу да праблемы.

Асаблівасцю навуковай мовы з'яўляеца актыўнасць роднага склону. Гэта выкліканы неабходнасцю паслядоўных дзеянняў пры апісанні і характеристыках, тлумачэннях. У адным сказе або словазлучэнні можа ўжывацца некалькі назоўнікаў у родным склоне. Такая з'ява называецца «нанізваннем роднага склону».

З усяго вышэйпададзенага вынікае, што лексіка-граматычнымі асаблівасцямі навуковага стылю з'яўляюцца дакладнасць, лагічнасць, выкарыстанне тэрмінаў.